



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

31 сакавіка 2017 года, № 5 (2173)



Рэктар БДУ акадэмік С. У. Абламейка з лідарамі студэнцкіх арганізацый і першакурснікамі 1 верасня на Дні ведаў

Запрашаем у БДУ!



**Шаноўныя навучэнцы школ, ліцэяў,
гімназій і каледжаў!
Дарагія сябры і госці БДУ!**

Ад усяго сэрца вітаю вас у сценах вядучай установы вышэйшай адукацыі краіны – **Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта**. БДУ – гэта найбуйнейшы адукацыйны, навукова-вытворчы і культурны цэнтр Рэспублікі Беларусь, сучасны ўніверсітэт, які дынамічна развіваецца і імкнецца да вяршыняў сусветных рэйтынгаў.

Зараз у БДУ навучаецца больш за **29 тысяч студэнтаў** I і II ступеняў, з іх каля 21 тыс. – на дзённай і звыш за 8 тыс. – на завочнай форме навучання. Іх падрыхтоўкай займаюцца больш за 3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 15 акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў НАН Беларусі, больш за 400 прафесараў і больш за 1750 кандыдатаў навук. Навучальны працэс вядзецца па 83 спецыяльнасцях, 81 напрамку, па 278 спецыялізацыях.

Вучыцца ў асяроддзі талентаў, у вялікіх настаўнікаў, вучыцца самастойнаму атрымання ведаў – вось тое, што

сёння стварае неабходны падмурак паспяховасці ў Беларускай дзяржаўнай універсітэце.

У 2017 годзе прыём на першы курс будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а таксама Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла, Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарова. Усяго плануецца прыняць каля 5,5 тыс. абітурыентаў, у тым ліку звыш 2 тыс. на дзённую бюджэтную форму навучання.

За апошнія 3 гады ў БДУ пачалася падрыхтоўка па 19 новых спецыяльнасцях і 37 напрамках спецыяльнасцяў першай ступені вышэйшай адукацыі.

Студэнты БДУ бяруць удзел у міжнародных алімпіядах па матэматыцы; інфарматыцы і праграмаванні; экстрэмальным праграмаванні IEEEExtreme 5.0; экалагічнай бяспецы; прыкладных матэматыцы і фізіцы; эканамічных, фінансавых дысцыплінах і пытаннях кіравання; дызайне, у рэспубліканскай алімпіядзе па правазнаўстве. **Каманда студэнтаў БДУ неаднаразова становілася прызёрам**

чэмпіянату свету па праграмаванні (ACM ICPC). Студэнты ўдзельнічаюць у міжнародных конкурсах кітайскай мовы і творчасці (КНР, Шыцзячжуан); па міжнародным публічным праве імя Тэлдэрса (Нідэрланды, Гаага) па інвестыцыйным праве FDI Moot Court (Вялікабрытанія, Лондан) і інш.

Арганізацыя навучання ў БДУ грунтуецца на абавязковым спалучэнні яго з прыкладной дзейнасцю. Тут функцыюе больш за 40 студэнцкіх навукова-даследчых лабараторый.

БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве больш чым з 360 універсітэтамі з 50 краін свету, што дазваляе развіваць акадэмічную мабільнасць, удзельнічаць у праграмах абмену, такіх як Erasmus+.

35 выбітных навукоўцаў і дзеячаў (у тым ліку замежных) з'яўляюцца ганаровымі прафесарамі БДУ.

У сусветнай навукова-адукацыйнай прасторы, паводле вядучых рэйтынгаў, БДУ ўваходзіць у 2 % **найлепшых універсітэтаў**. У верасні 2016 г. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт падняўся на **354 месца ў рэйтынг** Брытанскага агенцтва QS (QS World University

Rankings). БДУ стаў адзінай беларускай вышэйшай навучальнай установай, якая ўвайшла ў прэстыжны рэйтынг THE World University Rankings.

Ужо аксіёма, што БДУ – гэта брэнд краіны, знак якасці ўсёй айчынай вышэйшай адукацыі.

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы для працы і адпачынку. Студэнцкі гарадок, у структуры якога 10 інтэрнатаў, – гэта агульны дом для 8 тысяч навучэнцаў. Да паслуг студэнтаў – стадыёны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны. Дзейнічае больш за 60 творчых калектываў і аб'яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб у яго аўдыторыі прыйшлі самыя падрыхтаваныя і таленавітыя маладыя людзі. Незалежна ад абранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць атрымаць тут адукацыю сусветнага ўзроўню.

Спадзяемся ўбачыць вас першага верасня ўжо ў новай якасці – як студэнтаў слаўтага БДУ.

Жадаем поспеху!

Рэктар акадэмік
С. У. АБЛАМЕЙКА

ПРАГРАМА МЕРАПРЫЕМСТВА «Фестываль факультэтаў БДУ»

Дата правядзення: 1 красавіка 2017 года, 9.00-16.00

Месца правядзення: Ліцэй БДУ (вул. Ульянаўская, 8)

Назва мерапрыемства	Месца	Час
Урачыстае адкрыццё фесту	Актавая зала ліцэя	11.00
Брыфінг з удзелам рэктара БДУ академіка С. У. Абламейкі	Хол 2 паверха	10.30-11.00
Праца стэндаў факультэтаў	Унутраны дварык ліцэя	10.00-16.00
Прэзентацыі (візітныя карткі) факультэтаў, інстытутаў	Актавая зала	
Факультэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі		11.20-11.30
Хімічны факультэт		11.30-11.40
Механіка-матэматычны факультэт		11.40-11.50
Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А. Д. Сахарова БДУ		11.50-12.00
Факультэт радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій		12.00-12.10
Фізічны факультэт		12.10-12.20
Геаграфічны факультэт		12.20-12.30
Біялагічны факультэт		12.30-12.40
Інстытут журналістыкі		12.40-12.50
Гістарычны факультэт		12.50-13.00
Юрыдычны факультэт		13.00-13.10
Факультэт міжнародных адносін		13.10-13.20
Эканамічны факультэт		13.20-13.30
Філалагічны факультэт		13.30-13.40
Факультэт сацыякультурных камунікацый		13.40-13.50
Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ		13.50-14.00
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук		14.00-14.10
Ваенны факультэт		14.10-14.20
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ		14.20-14.30
Юрыдычны каледж БДУ		14.30-14.40
Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла БДУ		14.40-14.50
Факультэт даўніверсітэцкай адукацыі		14.50-15.00
Прэзентацыя паспяховых кампаній і арганізацый, дзе працуюць выпускнікі БДУ	Хол 1 паверха	10.00-16.00
Прэзентацыя праекта «Студэнт на тыдзень»	Хол 2 паверха	12.00
Фэст інтэлектуальных гульняў школьнікаў	Хол 2 паверха	9.00-10.30
Праца стэнда прыёмнай камісіі: – інфармацыя пра правілы і парадак прыёму ва ўніверсітэт – прадстаўленне спецыяльнасцяў (напрамкаў спецыяльнасцяў), па якіх вядзецца падрыхтоўка	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00-16.00
Выстава Галоўнага ўпраўлення навукі – навуковыя распрацоўкі навукоўцаў БДУ	Ля ўваходу ў актавую залу	10.00-16.00
Прэзентацыя спартыўнага жыцця БДУ – спартыўныя трэнажоры – прэзентацыя магчымасцяў заняткаў у групх спартыўнага ўдасканалення	Хол 1 паверха	10.00-16.00
Прэзентацыя псіхалагічнай службы	Хол 1 паверха	10.00-16.00
Прэзентацыя медыяцэнтра	Хол 1 паверха	10.00-16.00
Выступленні творчых калектываў БДУ	Сцэнічная пляцоўка ля цэнтральнага ўваходу ў ліцэй	12.30-15.00

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ–2017

АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзіміравіч, рэктар БДУ – старшыня прыёмнай камісіі.

ІВАШКЕВІЧ Алег Анатольевіч, першы прарэктар БДУ – першы намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

ТОЛСЦІК Аляксей Леанідавіч, прарэктар па вучэбнай рабоце БДУ – намеснік старшыні прыёмнай камісіі.

МАЛАФЕЕЎ Вячаслаў Міхайлавіч, дэкан факультэта даўніверсітэцкай адукацыі – адказны сакратар прыёмнай камісіі.

Тэлефон прыёмнай камісіі – 209-50-85.

Усю падрабязную інфармацыю пра прыёмную кампанію, кансультацыі можна атрымаць па адрасе: **вул. Ленінградская, 16, каб. 112** (панядзелак – пятніца 8.30 – 17.15).

Пытанні прыёмнай камісіі можна задаць па адрасе:

abiturient@bsu.by

Інфармацыю пра парадак прыёму, спецыяльнасці, праграмы ўступных выпрабаванняў, звесткі пра прахадныя балы, адказы на распаўсюджаныя пытанні і іншыя матэрыялы можна знайсці на сайце **www.abiturient.bsu.by**

ВЫБЕРЫ СВОЙ ФАКУЛЬТЭТ У БДУ!

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь
Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 2
Тэл. 209-52-67, 209-51-15
E-mail: physdean@bsu.by;
www.physics.bsu.by

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Дзмітрый Георгіевіч МЯДЗВЕДЗЕЎ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-50-46, 209-52-49
E-mail: mmf@bsu.by; www.mmf.bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8
Тэл./факс 209-52-30
E-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт
Уладзімір Васільевіч ЛЫСАК
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 10
Тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05
Факс 209-58-08. E-mail: bio@bsu.by;
www.bio.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48
E-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;
www.fpmi.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Іван Іванавіч ЯНУШЭВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-59-11, 209-59-20
E-mail: yanush@bsu.by; www.gumf.bsu.by

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар сельскагаспадарчых навук прафесар
Мікалай Васільевіч КЛЕБАНОВІЧ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16
Тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15
E-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН

Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 20
Тэл. 209-59-77. Факс 209-57-42
E-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар хімічных навук прафесар
Дзмітрый Вадзімавіч СВІРЫДАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 14
Тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18
E-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Вадзім Францавіч ГІГІН
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл./факс 259-70-47
E-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукі
Рэспублікі Беларусь
Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁЎ
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 227-60-25, 217-83-52
E-mail: economics@bsu.by; www.economy.bsu.by

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан — доктар філалагічных навук
прафесар **Іван Сямёнавіч РОЎДА**
Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31
Тэл. 222-34-21, 222-36-02
E-mail: phyl@bsu.by; www.philology.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук дацэнт
Сяргей Уладзіміравіч МАЛЫ
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-58-18, 209-58-17
E-mail: maly@bsu.by; www.rfe.by

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

Начальнік – палкоўнік **Ігар Анатольевіч НОВІКАЎ**
Адрас: г. Мінск вул. Кастрычніцкая, 4
Тэл. 209-56-46. Тэл./факс 209-56-46, 209-56-25

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар
Александр Генадзьевіч КАХАНОЎСКІ
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6
Тэл. 209-55-98, 227-71-00
E-mail: hst@bsu.by; www.hst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Дырэктар – кандыдат філалагічных навук
дацэнт **Сяргей Валянцінавіч ДУБОВІК**
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9
Тэл. 259-74-00. E-mail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук
прафесар **Уладзімір Уладзіміравіч АПАНАСОВІЧ**
Адрас: г. Мінск, вул. Маскоўская, 5
Тэл./факс 210-41-06.
E-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар — доктар гістарычных навук, прафесар,
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь
Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН
Адрас: г. Мінск, вул. Шпалерная, 7
Тэл. 306-00-20. Факс 306-00-40
E-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by,
www.simst.bsu.by

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛА БДУ

Рэктар – **ПАВЕЛ**, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі,
кандыдат багаслоўя
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24
Тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65
Факс 289-11-61. E-mail: institut-teologii@tut.by;
www.inst.bsu.by

МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ ЭКАЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ А. Д. САХАРАВА БДУ

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук
прафесар **Сяргей Аляксандравіч МАСКЕВІЧ**
Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23.
E-mail: info@iseu.by; www.iseu.by

ФАКУЛЬТЭТ МАНІТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт
Уладзіслаў Уладзіміравіч ЖУРАЎКОЎ
Тэл. 299-51-35

ФАКУЛЬТЭТ ЭКАЛАГІЧНАЙ МЕДЫЦЫНЫ

Дэкан – кандыдат сельскагаспадарчых навук дацэнт
Ігар Эдуардавіч БУЧЭНКАЎ
Тэл. 230-36-76

ФАКУЛЬТЭТ ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ

Дэкан факультэта –
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25
Тэл. 284-00-02, 284-26-82
E-mail: fpuedu@bsu.by; www.fpuedu.bsu.by

ЛІЦЭЙ БДУ

Дырэктар – кандыдат гістарычных навук дацэнт
Макар Аляксандравіч ШНІП
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8
Тэл. 226-01-12, 209-52-65
E-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.by

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ

Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт
Алег Міхайлавіч СТАРАВОЙТАЎ
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21
Тэл./факс 289-12-82
E-mail: college@bsu.by;
www.lawcollege.bsu.by

За 95 гадоў дзейнасці Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт даў пуцёўку ў жыццё 160 тысячам маладых спецыялістаў, у тым ліку больш чым 7 тысячам для іншых краін. З цягам часу многія з выпускнікоў БДУ выраслі ў выбітных выкладчыкаў, навукоўцаў, грамадскіх дзеячаў, буйных кіраўнікоў і прадпрымальнікаў. Шмат хто з іх атрымаў прызнанне не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі.

Нашы вядомыя выпускнікі

Павел ЛАТУШКА,
Надзвычайны і Паўнамоцны
Пасол Беларусі ў Францыі,
Іспаніі і Партугаліі, пастаянны
прадстаўнік Беларусі пры
ЮНЕСКА

Выпускнік юрыдычнага факультэта
1995 г.



– БДУ з’яўляецца прэстыжнай установай адукацыі. Багатыя традыцыі, прафесарска-выкладчыцкі склад, новыя тэхналогіі дапамагаюць працаваць у адпаведнасці з патрабаваннямі сучаснасці. Сёння ўніверсітэт сапраўды можа ганарыцца сваёй слаўнай гісторыяй, унікальнымі навуковымі распрацоўкамі, імёнамі сваіх выпускнікоў. Вялікі ўклад БДУ ў развіццё Беларусі. Выпускнікі альма-матар заклалі фундамент у вывучэнне пытанняў гісторыі і зараз працуюць на карысць нацыянальнай культуры.

Аўтарытэт БДУ нязменна высокі і ў Беларусі, і далёка за яе межамі, а дыплом – сведчанне ґрунтоўнай прафесійнай падрыхтоўкі.

Святлана АЛЕКСІЕВІЧ,
лаўрэат Нобелеўскай прэміі
ў галіне літаратуры
Выпускніца факультэта
журналістыкі 1972 г.



Беларуская пісьменніца, аўтар нашумелага цыкла «Галасы Утопіі» і шэрагу кніг, перакладзеных на 19 моў свету.

Кожная з тэм у яе творчасці вострасацыяльная і выклікае мноства няскончаных дыскусій. Працягваюць ставіцца п’есы па матывах кніг Алексіевіч, здымаюцца як дакументальныя, так і мастацкія фільмы, а яна не перастае пісаць: вядома, што цяпер вядзецца праца над кнігай «Цудоўны алень вечнага палявання», якая ў гэты раз складаецца з аповедаў пра каханне – усётакі Алексіевіч, як бы там ні было, застаецца проста жанчынай.

Цікавы факт: каля пятнаццаці гадоў таму Святлана Аляксандраўна ахвяравала Фундаментальнай бібліятэцы БДУ, а канкрэтна аддзяленню факультэта журналістыкі, тысячу долараў. Вядома, такая сума пераводзілася не адразу, а часткамі. У выніку за гэтыя грошы былі куплены больш як трыста кніг. Некалькі кніг на нямецкай і шведскай мовах падарыла сама Алексіевіч.

Андрэй РОГАЧ,
загадчык кафедры фатонных
матэрыялаў, дырэктар Цэнтра
функцыянальнай фатонікі
(Універсітэт Ганконга, Кітай)
Выпускнік хімічнага факультэта
1991 г.

Адзін з найбольш аўтарытэтных навукоўцаў у галіне нанаматэрыялаў. Цяпер займае 8 месца ў свеце па цытуемасці работ у галіне хіміі і фізікі наначасціц.



– Мой універсітэт даў мне бездакорную адукацыю. Цэлая плеяда выдатных навукоўцаў, якія выкладаюць на хімічным факультэце БДУ, прышчэпілі ўсім нам трывалыя веды, якія дапамагалі, дзе б мы ні працавалі пазней. Нават на хімічнай тэматыцы, якая прадвызначыла ўсю маю будучую прафесійную кар’еру, была прапанаваная маім навуковым кіраўніком і сапраўдным прароццам акадэмікам В. В. Свірыдавым яшчэ тады, калі такая навука, па сутнасці, яшчэ не існавала.

Віктар БАБАРЫКА,
старшыня праўлення ААТ
«Белгазпрамбанк»
Выпускнік механіка-матэматычнага факультэта 1988 г.



– Універсітэт прайшоў слаўны шлях у 95 гадоў, быў сведкам розных эпох. Але зараз нават для чалавека 95 гадоў не ўзрост адпачынку, а час творчання і творчасці. Для ўніверсітэта гэта тэрмін прыняцця выклікаў глабальнай трансфармацыі. Наша alma mater ва ўсе часы вылучалася здольнасцю гадаваць таленты, здольныя сістэмна вырашаць задачы, вучыць комплекснаму падыходу да ведаў, развіваць шырокі погляд на прыроду свету. Я жадаю, каб сёння, у эпоху цывілізацыйнага зруху і новых мабільнасцяў, Белдзяржуніверсітэт не кансерваваў свае традыцыі і дасягненні, а даваў слухачам уменні, веды і прылады адаптацыі і спазнання гэтага новага свету.

Сяргей ГВАРДЗЕЙЦАЎ,
заснавальнік кампаніі
«Ітранзішн»

Выпускнік факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі 1996 г.

– ФПМІ – не толькі аснова ўсіх ведаў і ўменняў, атрыманых мной у галіне матэматыкі і інфарматыкі,



але часта і крыніца новых ідэй для стварэння новага ў любой галіне: у прыкладной матэматыцы, у ІТ-сферы, у навуцы, у бізнэсе. Так стваралася і мая кампанія – усё пачыналася з навучальнага курса для «прасунутых» студэнтаў, потым на гэтай аснове быў створаны калектыў, які паклаў пачатак існаванню «Ітранзішн». Зараз гэта вельмі паспяховая кампанія, якая працягвае актыўнае супрацоўніцтва з ФПМІ і бачыць у гэтым адзін з фактараў свайго поспеху. Разам з факультэтам мы пабудавалі некалькі лабараторый, распрацавалі навучальныя курсы, спрыяем развіццю студэнцкага руху ў алімпіядах і навуковай творчасці, а таксама далейшаму працягванню выпускнікоў.

Віктар КІСЛЫ,
прэзідэнт кампаніі
Wargaming.net
Выпускнік фізічнага факультэта
2001 г.



Летась Bloomberg прызнаў Віктара Кіслага доларавым мільярдэрам. Яго мільярд зароблены галоўным чынам кампаніяй Wargaming.net, якую мы ведаем па камп’ютарнай гульні World of Tanks. У адным інтэрв’ю Віктар Кіслы адзначыў ролю адукацыі ў сваім поспеху.

– Пасля развалу Савецкага Саюза было модна ісці ў наргас. Тады лічылася: атрымліваеш адукацыю бухгалтара і потым робіш свой бізнес. А мне бацька растлумачыў, што бухгалтараў і адміністратараў у нашай краіне хапае. А вось каб думаць галавой, прыдумляць, ствараць – трэба ісці ў БДУ. Аглядаючыся назад, магу сказаць, што шмат людзей, якія заснавалі Wargaming, па адукацыі менавіта фізікі, хімікі, радыёфізікі, матэматыкі. Адукацыя вельмі дапамагла нам у сэнсе мадэлявання і інш.

Аляксандр МАШЭНСКІ,
генеральны дырэктар
СП «Санта ІмпэксБрэст»

Выпускнік механіка-матэматычнага факультэта 1992 г.

– Вызначальным для мяне прыступленні на мехмат стала тое, што мяне будуць вучыць высокапрафесійнай выкладчыкі. У мяне не было сумненняў, што я атрымаю якасную адукацыю.

Мне сапраўды пашанцавала, што гады вучобы прайшлі менавіта

тут, дзе базавыя дысцыпліны, спорт і зносіны даюць магчымасць фарміраваць сябе не толькі як прафесіянала, а таксама як асобу. Атрыманы падчас вучобы навыкі дапамаглі мне дасягнуць поспехаў у бізнэсе.



У сваім жыцці я сустракаю шмат паспяховых людзей, моцных кіраўнікоў, выдатных лідараў, прычым сярод іх значную долю складаюць выпускнікі мехмата БДУ.

Максім РЫЖАНКОЎ,
першы намеснік кіраўніка
Адміністрацыі Прэзідэнта
Беларусі

Выпускнік юрыдычнага факультэта
БДУ 1994 г.



Максім Рыжанкоў кар’еру пачаў будаваць па дыпламатычнай лініі. З 1994 г. ён працаваў у цэнтральным апарате МЗС.

«Быў 93-ці год, ішло станаўленне беларускай дзяржаўнасці. Адчуванне адзінай дыпламатычнай сям’і, поўнай навізны, калі ўсе працавалі на чымі на прапалёт, каб падрыхтаваць першы ў тваім жыцці візіт, першы дакумент, першае пагадненне. Я вельмі моцна заразіўся гэтым і ні разу потым не пашкадаваў», – успамінаў Рыжанкоў.

У 1996 г. ён стаў супрацоўнікам пасольства Беларусі ў Ізраілі. А ў 2003-2005 гг. працаваў у пасольстве ў Варшаве. Восенню 2012 года яго прызначылі памочнікам прэзідэнта па пытаннях спорту. Праз некаторы час ён стаў віцэ-прэзідэнтам у Нацыянальным алімпійскім камітэце, які ўзначальвае сам кіраўнік дзяржавы.

З’яўляецца адным з распрацоўшчыкаў Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і каментароў да яе.

Дзмітрый ТАЛАПІН,
прафесар Чыкагскага
ўніверсітэта (ЗША)

Выпускнік хімічнага факультэта
БДУ 1996 г.



– БДУ закладвае фундаментальную базу, якая дазваляе выпуск-

нікам знаходзіць месца ў сучасным свеце. У маім выпадку адукацыя, атрыманая на хімфаку БДУ, выдатна дапамагла паспяхова працаваць у найлепшых універсітэтах і навуковых цэнтрах Германіі і ЗША. Якасць адукацыі наўпрост звязана з узроўнем прафесарска-выкладчыцкага складу. Падкрэсліваю важную ролю міжнароднай калабарацыі, якая з’яўляецца ключавым элементам прафесійнага поспеху сусветных навуковых школ.

Лілія АНАНІЧ,
міністр інфармацыі Беларусі
Выпускніца факультэта
журналістыкі БДУ 1982 г.



– БДУ – вядучая вышэйшая навукальная ўстанова нашай краіны, адна з «візітных карт» Беларусі. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт заўсёды быў у авангардзе грамадскага і навуковага жыцця.

За 95-гадовую гісторыю ў БДУ сфарміраваліся аўтарытэты навуковыя школы, выраслі спецыялісты з сусветным імем. Агульнавядомымі сталі іх даследаванні тэарэтычных і прыкладных праблем у галіне матэматыкі, фізікі, хіміі, біялогіі, навук аб Зямлі, гуманітарных і сацыяльных навук.

Папулярызацыя ўніверсітэцкіх ведаў – важная частка інфармацыйнай прасторы Беларусі.

Максім МІРНЫ,
алімпійскі чэмпіён па тэнісе
ў міксце, пераможца
50 турніраў ATP

Выпускнік факультэта
міжнародных адносін 2008 г.



Выбітны беларускі тэнісіст, заслужаны майстар спорту. Адзін з найлепшых гульцоў у парным разрадзе ў гісторыі сусветнага тэніса.

– З вялікай прыязнасцю адчуваю сваю прыналежнасць да галоўнай ВУН Беларусі! Хачу выказаць падзяку ўсім выкладчыкам ФМА, а таксама кафедры міжнароднага права, дзе мне пашчасціла атрымаць сваю спецыяльнасць і пазнаёміцца з найлепшымі педагогамі нашай краіны. Я атрымаў добрую адукацыю, якая вельмі дапамагла мне ў пасляспартыўным жыцці.

Нам сапраўды ёсць чым ганарыцца, бо Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выхаваў і падрыхтаваў не адну плеяду годных грамадзян і высакласных спецыялістаў.



Яскравае студэнцкае жыццё

Студэнты БДУ маюць усе магчымасці для гарманічнага ўсебаковага развіцця і ўдасканалення сваіх асабістых здольнасцяў і захапленняў, неабходных для фарміравання іх паспяховай жыццёвай стратэгіі. Здаровы лад жыцця, прававая дасведчанасць, культура, псіхалагічная і прафесійная падрыхтоўка спалучаюцца ў БДУ.

У БДУ кожны студэнт можа стаць сапраўдным лідарам. Праявіць свае здольнасці і асабістыя якасці студэнты могуць, прымаючы ўдзел у разнастайных конкурсах, віктарыях і праектах, якія праводзяцца ўпраўленнем выхаваўчай работы з моладдзю.

Наладжана і дынамічна развіваецца моладзевая супрацоўніцтва з ВНУ Беларусі і краін СНД. Стаў добрай традыцыяй удзел студэнтаў БДУ ў міжнародных канферэнцыях і семінарах па моладзевай праблематыцы. Студэнты БДУ з'яўляюцца арганізатарамі розных міжнародных з'ездаў і канферэнцый.

Студэнцкая асамблея БДУ, у склад якой уваходзяць прадстаўнікі ўсіх моладзевых арганізацый БДУ, прадстаўляе інтарэсы студэнцтва перад органамі кіравання ВНУ, выкладчыцкім корпусам, грамадскімі і дзяржаўнымі арганізацыямі. Міжнародная моладзевая канферэнцыя лідараў моладзевых арганізацый «Моладзь XXI стагоддзя супраць вайны», патрыятычная акцыя «15 дзён да Вялікай Перамогі», форум «М.І.Р.: Моладзь. Інтэграцыя. Развіццё» сталі значным крокам у развіцці студэнцкага самакіравання і міжуніверсітэцкіх, міжрэгіянальных і міжнародных сувязяў.

Пярвічная арганізацыя ГА «БРСМ» праводзіць мерапрыемствы, якія сталі візіткамі БДУ. Конкурс на найлепшую пярвічку факультэта «Стань найлепшым!», грамадска-асветніцкая акцыя «Універсітэт – твой крок у будучыню», «Кубак першакурснікаў» і «Студэнцкі турысцкі злёт», валанцёрскі атрад БРСМ БДУ «Абдымкі», студэнцкі цэнтр занятасці – тут кожны ахвотны можа знайсці занятка даспадобы.

Паспрабаваць свае сілы ў працоўцы і рэалізацыі моладзевых праектаў па арганізацыі вольнага часу можна ў грамадскім аб'яднанні «**Студэнцкі саюз БДУ**». Агляд-конкурс «Капуснік», «Студэнцкі адукацыйны клуб «БРІЗ», танцавальна-касцюміраваная пра-

грама «Баль БДУ», фота- і відэа-конкурс «БДУ ў тваім фармаце», «Мая школа», «Смачныя вандружкі» і іншыя праекты, якія становіліся пераможцамі конкурсу «Найлепшы моладзевы праект», адкрытыя для студэнтаў і чакаюць новых удзельнікаў.

Савет старостаў БДУ спрыяе адаптацыі студэнтаў малодшых курсаў да новых умоў і патрабаванняў адукацыйнага працэсу ўніверсітэта, аператыўна асвятляе падзеі навукальнага, навукова-даследчага і грамадскага жыцця БДУ. Усе старасты навукальных груп першага курса праходзяць навучанне на выязным семінары «Ты стараста!», а студэнты старэйшых курсаў могуць прыняць удзел у т'ютарскім праекце «Студэнцкая куратарская служба».

Разам са **Студэнцкім саветам па якасці адукацыі БДУ** навучэнцы маюць магчымасць уплываць на працэс кіравання адукацыйнай сістэмай БДУ, распрацоўваюць рэкамендацыі па яго аптымізацыі.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ арганізуе працу груп «Здароўе», праводзіць кансультацыі па сацыяльных пытаннях і матэрыяльным становішчы студэнтаў, семінары па працаўладкаванні і размеркаванні моладых спецыялістаў, ажыццяўляе грамадскі кантроль арганізацыі харчавання, засялення студэнтаў у інтэрнаты, захавання правілаў унутранага распарадку. Значнымі сталі фестываль актыўнага ладу жыцця «BSU FEST», спартыўна-святковая акцыя «Канікулы ў Лагойску», праект «Дзень роднай мовы і беларускай культуры», фота-конкурс «Перамога ў аб'ектыве», конкурс на атрыманне гранта на рэалізацыю студэнцкага праекта, фестываль кароткаметражнага студэнцкага кіно і інш.

Савет зямляцтваў БДУ дапамагае замежным студэнтам у адукацыйнай і сацыяльнай адаптацыі.

Грамадскае аб'яднанне «Саюз жанчын БДУ» ажыццяўляе ініцыятывы «Здароўе жанчыны –

здароўе нацыі», «Сям'я XXI стагоддзя», «Жаночае лідарства», што актуалізуе важныя для моладзі пытанні.

Вялікай папулярнасцю ў моладзі карыстаюцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню Незалежнасці Беларусі, Дню абароны Айчыны, Дню Перамогі, Дню памяці студэнтаў і супрацоўнікаў, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны, і іншыя, арганізаваныя **Саветам ветэранаў БДУ**.

Удзел студэнтаў у супольным жыцці БДУ накіраваны на станаўленне спецыяліста, грамадзяніна, патрыёта.

СТУДЭНЦКІ ГАРАДОК

Агульным домам для больш чым 8 тыс. іншагародніх навучэнцаў, якія пражываюць у 9 інтэрнатах, стаў студэнцкі гарадок. Шмат што ў жыцці інтэрнатаў вызначаюць самі студэнты. Каардынацыйны савет, студэнцкі савет, студэнцкая служба бяспекі, савет па прафілактыцы парушэнняў правілаў пражывання ў інтэрнатах, грамадская інфармацыйная служба, студэнцкая творчая лабараторыя, спартыўна-турысцкі клуб – органы самакіравання ў студгарадку. У вольны час студэнты займаюцца ў 4 гуртках і клубах па інтарэсах, 11 спартыўных секцыях.

Дзякуючы наяўнасці лакальнай камп'ютарнай сеткі і ўтульных пакояў для самападрыхтоўкі студэнты маюць магчымасць якасна рыхтавацца да заняткаў і іспытаў.

Прадэманстраваць сваю сілу, спрыт і хуткасць студэнты могуць падчас спартыўных спаборніцтваў па футболе, валеболе, настольным тэнісе і інш. Весела і з карысцю правесці вольны час у турысцкіх паходах і экскурсійных паездках. Пастаяць за гонар роднага інтэрната можа кожны студэнт, прыняўшы ўдзел у штогадовай спартакіядзе паміж інтэрнатамі БДУ, а паспаборнічаць з супрацоўнікамі студэнцкага гарадка – у межах Кубка дырэктцы.

Фестываль студэнцкай творчасці студэнцкага гарадка дае выдатную магчымасць стаць не толькі глядачом, але і непасрэдным удзельнікам яркіх культурна-масавых мерапрыемстваў: конкурсу студэнцкай песні «Сярэбраныя струны», шоу-конкурсаў «Супермен», «Міс Вясна», «Зорная пара», Кубка КВЗ імя В. Толкача, кулінараўнага конкурсу, турніраў па ін-

тэлектуальных гульнях, выстаў студэнцкай творчасці, міжуніверсітэцкага фестывалю нацыянальных культур і многіх іншых.

Сумесная дзейнасць жыхароў і супрацоўнікаў студэнцкага гарадка накіравана на тое, каб зрабіць інтэрнаты домам – камфортным, утульным, поўным добра і цеплыні.

КУЛЬТУРА

Важнай часткай адукацыйнага працэсу ў БДУ з'яўляецца эстэтычнае выхаванне студэнтаў, далучэнне іх да культурных каштоўнасцяў, развіццё асобнага патэнцыялу. Таленавітых студэнтаў чакаюць у творчых калектывах **упраўлення па справах культуры**, а гэта: заслужаны аматарскі калектыў Беларусі фальклорна-этнографічны ансамбль «Неруш», заслужаны аматарскі калектыў РБ ансамбль танца «Крыжачок», народны аркестр народных інструментаў, народная харавая капэла, народны фальклорны ансамбль «Тутэйшая шляхта», народны музычны тэатр-студыя «На філфаку», народны драматычны тэатр «На балконе», Клуб вясёлых і знаходлівых, Клуб інтэлектуальных гульняў.

Цікавасць моладзі да творчасці рок-гуртоў перарасла ў штогадовы фестываль «Такія пернікі», прысвечаны авангарднай музыцы.

Лаўрэатамі фестывалю эстрады БДУ становіліся вядомыя сёння эстрадныя выканаўцы: Дзмітрый і Георгій Калдуны, Яўген Ермалковіч, Аляксандр Заўгародні, гурт «Лайтсайд», Ягор Ваўчок, Улад Чыжыкаў і інш.

Студэнцкія традыцыі КВЗ трывала ўвайшлі ў жыццё БДУ. Універсітэцкая каманда неаднойчы становілася пераможніцай гэтай гульні, і не дзіва, што Ліга КВЗ БДУ аб'яднала студэнцкі «кавэзэшны» рух у Беларусі.

Сёння далёка за межамі нашай краіны ведаюць пра міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар», які праходзіць на сцэнічных пляцоўках універсітэта і Мінска. У 2016 г. у ім узялі ўдзел 23 калектывы з 14 краін. Фестываль імкнецца прадэманстраваць найлепшыя дасягненні ўніверсітэцкіх і моладзевых аматарскіх тэатраў.

Добрай традыцыяй стала правядзенне міжнароднага форуму студэнцкіх хароў «Папараць-кветка» падчас святкавання Дня Перамогі. Ён спрыяе духоўнаму

выхаванню моладзі і накіраваны на захаванне і развіццё найлепшых традыцый беларускай і сусветнай харавой творчасці.

ЗДАРОВЫ ЛАД ЖЫЦЦЯ

Студэнты БДУ могуць займацца любым з 30 відаў спорту, якія курыруюць педагогі кафедры фізічнага выхавання і спорту.

Спартыўны клуб праводзіць агульнаўніверсітэцкія спартакіяды, спартыўныя святы і іншыя масавыя фізкультурныя мерапрыемствы, якія стымулююць развіццё спорна-ніцкага руху, ствараючы ўмовы для паўнаватаснага і рознабаковага развіцця асобы.

Толькі ў 2015–2016 гг. у групах спартыўнага ўдасканалення павысілі спартыўную кваліфікацыю больш за 100 чалавек. З іх 76 чалавек атрымалі першы разрад, 13 чалавек – званні кандыдатаў у майстры спорту, 10 – званні майстроў спорту, адзін стаў майстрам міжнароднага класа і яшчэ адзін заслужаным майстрам спорту.

За 2016 год студэнты на Алімпійскіх і Паралімпійскіх гульнях, чэмпіянатах свету і Еўропы, Сусветнай універсіядзе заваявалі 19 медалёў, з іх 8 залатых, 4 сярэбраныя і 7 бронзавых.

Важным фактарам добрага самаадчування студэнтаў з'яўляецца псіхалагічны стан. Атрымаць дадатковыя веды ў галіне псіхалогіі, псіхалагічную дапамогу і падтрымку сацыяльных праектаў можна, звярнуўшыся ў **псіхалагічную службу БДУ**. Са студэнтамі і для студэнтаў дыпламаваны і крэатыўны спецыялісты псіхалагічнай службы праводзяць фестываль практычнай псіхалогіі, дні псіхалогіі, студэнцкі псіхалагічны клуб, дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсціраванне, сацыяльна-псіхалагічныя трэнінгі, інтэрактыўныя выставы, творчыя майстэрні.

Для правядзення спартыўна-аздараўленчых мерапрыемстваў, адукацыйных канферэнцый і семінараў, арганізацыі адпачынку гасцінна адчыняе дзверы **САК БДУ «Брыганціна»**. Там можна адпачыць з сябрамі, сям'ёй, атрымаць асалоду ад лясных маляўнічых пейзажаў і вадаспадаў. У распараджэнні адпачывальнікаў валебольныя, баскетбольныя і футбольныя пляцоўкі, спартыўныя трэнажоры, зала гульнявых відаў спорту, плавальны басейн, бильярдныя залы.

Траціна ўсіх адораных студэнтаў краіны навучаецца ў БДУ

Неад'емнай часткай універсітэцкай адукацыі з'яўляецца навукова-даследчая праца студэнтаў (НДРС). Удзел навучэнцаў у навуковых даследаваннях дазваляе атрымаць інфармацыю пра апошнія дасягненні ў той галіне ведаў, якая будзе неабходная ў прафесіі.

БДУ ўяўляе сабою комплекс адукацыйных, навуковых, навукова-вытворчых і іншых падраздзяленняў, таму студэнты ўніверсітэта маюць магчымасці для ўдзелу ў НДРС як фундаментальнага, так і прыкладнага характару.

У БДУ праводзіцца шмат навуковых мерапрыемстваў факультэцкага, універсітэцкага, рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўняў. Так, напрыклад, праводзяцца конкурсы на найлепшую навуковую працу студэнтаў, на найлепшы навуковы гурток, на найлепшую студэнцкую навукова-даследчую лабараторыю, на найлепшы даклад на штогадовай




навуковай канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ і г. д. **Студэнты, якія ўдзельнічаюць у навуковых канферэнцыях, атрымліваюць фінансавую падтрымку.** Матэрыяльна заахвочваюцца таксама і іх навуковыя кіраўнікі. Толькі пералік некаторых конкурсаў НДРС дазваляе ўбачыць, наколькі разнастайныя ў нас магчымасці для ўдзелу студэнтаў у даследаваннях.

Дзяржава чакае ад моладзі новых ідэй і праектаў, якія выведдуць нашу навуку і эканоміку на больш высокі ўзровень развіцця.

Менавіта для падтрымання адоранай і таленавітай моладзі ў 1996 годзе былі створаны спецыяльныя фонды Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, таленавітай моладзі.

Для захавання, развіцця і больш эфектыўнага выкарыстання патэнцыялу адоранай і таленавітай моладзі, усебаковай іх падтрымкі ў 2010 годзе былі створаны банкі дадзеных адоранай і таленавітай моладзі. Адзначым, што больш за 30 % студэнтаў, уключаных у банк



дадзеных адоранай моладзі Рэспублікі Беларусь, навучаецца ў БДУ. Больш за 100 прадстаўнікоў нашага ўніверсітэта штогод заахвочваюцца са сродкаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў за поспехі ў НДРС. Акрамя таго, штогод адзначаецца вялікая колькасць ліцэістаў і навучэнцаў юрыдычнага каледжа.

СНДЛ БДУ 12 разоў заахвочаны спецфондам Прэзідэнта РБ (рэкордны паказчык у Беларусі).

Асобам, уключаным у банк дадзеных адоранай моладзі за поспехі ў навуковай дзейнасці, прапаноўваецца цэлы комплекс ільгот, напрыклад, студэнтам – права пазачарговага атрымання жыллага памяшкання ў інтэрнаце на перыяд навучання, маладым спецыялістам на 50 % павялічваюцца аклады, лаўрэатам спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў даецца права атрымання льготнага крэдыту на будаўніцтва жылля і г. д.

Інфармацыю пра магчымасці заняцця навукай на кожным факультэце вы можаце даведацца ў адказнага за НДРС, намесніка дэкана па навуковай рабоце.

Шырока прадстаўлена інфармацыя пра дасягненні студэнтаў БДУ ў інтэрнэце. Звесткі пра агульнаўніверсітэцкія мерапрыемствы НДРС студэнты могуць атрымліваць на сайце www.nirs.bsu.by, на сайце кожнага факультэта таксама ёсць інфармацыя па НДРС падраздзялення.

Займальны свет навукі чакае вас, таленавітых і крэатыўных!

Паводле інфармацыі Галоўнага ўпраўлення навукі

БДУ адкрыты для ўсяго свету

Абмен студэнтамі, як правіла, змяшчаецца ў кожнай дамоў аб супрацоўніцтве паміж БДУ і замежнымі ВНУ і прадугледжвае навучанне ў ВНУ-партнёрах на працягу 1–2 семестраў па асноўнай або сумежнай спецыяльнасці або кароткатэрміновыя абмены групамі студэнтаў для культурнай вучэбна-азнаямленчай практыкі. БДУ мае больш за 400 дамоў аб супрацоўніцтве.

На дзяржаўным узроўні праграмы абмену ажыццяўляюцца з Казахстанам, Кыргызстанам, Таджыкістанам, Туркменістанам, Літвой, Славакіяй, Венгрыяй, Кітаем і В'етнамам.

У рамках міжуніверсітэцкага супрацоўніцтва БДУ праграмы абмену студэнтамі ажыццяўляюцца з ВНУ Расіі, Казахстана, Украіны,

Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Сербіі, Швецыі, Кітая, Карэі і Японіі.

Германія: Рурскі ўніверсітэт Бохума штогод прымае па абмене 6 студэнтаў БДУ па выніках універсітэцкага конкурсу.

Механіка-матэматычны факультэт ажыццяўляе нямецкамоўную праграму падрыхтоўкі студэнтаў па

камп'ютарнай матэматыцы сумесна з універсітэтам Магдэбурга.

З 2014 г. рэалізуецца праграма дваінога дыплама па спецыяльнасці «сусветная эканоміка» з Вышэйшай школай-Універсітэтам прыкладных навук Мітвайда, а ў 2016 годзе з гэтым партнёрам стартавала сумесная двухгадовая магістратура на англійскай мове па спецыяльнасці «Індустрыяльны менеджмент» з магчымасцю атрымання двух дыпламаў.

Аўстрыя: Універсітэт Альпен-Адрыя ў Клагенфурце прымае студэнтаў БДУ на семестр.

Расія: Сеткавы ўніверсітэт СНД, іншыя вядучыя ўніверсітэты рэгіёнаў Расіі.

Украіна: Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт, Львоўскі ўніверсітэт.

Чэхія: Карлаў універсітэт, універсітэт імя Т. Масарыка.

Швецыя: FOJO інстытут павышэння кваліфікацыі журналістаў, універсітэт Карла Лінея.

Польшча: універсітэт імя М. Кюры-Складоўскай г. Любліна; Варшаўскі і Лодзінскі ўніверсітэты. Студэнты выязджаюць у Польшчу для навучання на працягу семестра і моўнай практыкі.

Для студэнтаў-філолагаў прадугледжаны кароткатэрміновыя стажыроўкі і ўключанае навучанне ў Чэхіі, Сербіі і Украіне.

Студэнты, якія вучаюцца кітайскую мову, могуць удзельнічаць у праграмах абмену з кітайскімі ўніверсітэтамі ў рамках міжведамаснай дамовы з КНР і партнёрскіх пагадненняў. Кожны год больш за



30 студэнтаў ФМА і філалагічнага факультэта накіроўваюцца на навучанне ва ўніверсітэты Кітая.

Студэнты, якія вывучаюць карэйскую або японскую мовы, могуць выехаць на навучанне ва ўніверсітэты Чон Бук, Кукмін і Хан-Кук (**Карэя**) і ўніверсітэт Васеда, Цукубскі ўніверсітэт і ўніверсітэт Фукусімы (**Японія**).

Штогод па навучанне за мяжой з адукацыйнымі і навуковымі мэтаймі выязджаюць да 500 студэнтаў нашага ўніверсітэта. Квоты, тэрміны і фінансавыя ўмовы абмену вызначаюцца краінамі і ВНУ-партнёрам.

<http://www.ums.bsu.by/ru/obuchenie-za-rubezhom/obuchenie-v-ramkakh-dogovorov-o-sotrudnichestve>

Міжнародныя праграмы акадэмічнай мабільнасці

«Рынак» фінансавай дапамогі адукацыі і навуцы велізарны. На ім дзейнічаюць розныя буйныя навуковыя фонды, стыпендыяльныя праграмы замежных дзяржаў, праграмы міжнародных арганізацый.

ЭРАЗМУС+ У БДУ

З 2007 г. БДУ браў актыўны ўдзел у праграме акадэмічных абменаў «Эразмус Мундус», якая фінансавалася са сродкаў ЕС. Да 2014 г. звыш 250 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, маладых навукоўцаў і супрацоўнікаў універсітэта займалі магчымасць прайсці навучанне ў еўрапейскіх ВНУ.

У 2015 г. на змену «Эразмус Мундус» прыйшла праграма



«Эразмус+», якая аб'ядноўвае ўсе існыя адукацыйныя, моладзевыя і спартыўныя праграмы ЕС – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, «Моладзь у дзеянні», Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink і праграму супрацоўніцтва з прамысловымі краінамі.

Бюджэт новай праграмы складае 14,7 млрд еўра. Прыкладна 2/3 сродкаў пойдуць на праекты студэнцкай мабільнасці і навучанне за мяжой – гэта 2 мільёны новых бакалаўраў, 200 тысяч магістрантаў, 650 тысяч удзельнікаў кароткатэрміновых адукацыйных праграм і 800 тысяч выкладчыкаў.

На сёння паміж БДУ і еўрапейскімі ўніверсітэтамі падпісана 36 міжуніверсітэцкіх пагадненняў у межах «Эразмус+» па кірунку «Міжнародная крэдытная мабільнасць» з гарантаваным вылучаным фінансаваннем для ажыццяўлення акадэмічных абменаў. У рамках гэтых пагадненняў студэнты, магістранты і аспіранты БДУ атрымваюць магчымасць прайсці навучанне цягам 1 семестра ў 18 еўрапейскіх краінах.

IAESTE – АСАЦЫЯЦЫЯ ПА АБМЕНЕ СТУДЭНТАЎ ТЭХНІЧНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯЎ

Праграма IAESTE дае студэнтам 3–4 курсаў, навучанне якіх звязана з тэхнічнымі навукамі – фізікай, хіміяй, інфарматыкай, а таксама біялогіяй, экалогіяй, фармацэўтыкай, сельскай гаспадаркай і іншымі спецыяльнасцямі – магчымасць прайсці за мяжой стажыроўку працягласцю ад 1 да 4 месяцаў у перыяд з мая па верасень.

БДУ ўдзельнічае ў праграме з 2002 г. За гэты час ёю скарысталіся больш за 50 студэнтаў.

СЕТКАВЫ УНІВЕРСІТЭТ

Мэтай стварэння «Сеткавага ўніверсітэта СНД» з'яўляецца распрацоўка і ўкараненне аналага праграмы «Эразмус Мундус» у рамках адзінай (агульнай) адукацыйнай прасторы дзяржаў-удзельніц СНД.

Праект накіраваны на арганізацыю і рэалізацыю высакіх сумесных магістарскіх праграм, умацаванне міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі.

Тэрмін навучання ў магістратуры Сеткавага ўніверсітэта 2 гады: 1 год навучання праходзіць у адной з ВНУ кансорцыума, 2 – у нацыянальным універсітэце (БДУ). Па выніках дзяржаўнай атэстацыі па сумеснай праграме навучэнцы атрымліваюць дакументы аб вышэйшай прафесійнай адукацыі дзяржаўнага ўзроўню кожнага з універсітэтаў-партнёраў, у якіх праходзілі навучанне.

Падрабязную інфармацыю глядзіце на сайце ўпраўлення міжнародных сувязяў БДУ www.ums.bsu.by, а таксама на нашай старонцы ў «Фэйсбуку» www.facebook.com/ums.bsu/

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт падтрымлівае ініцыятывы сваіх студэнтаў, рэалізуючы шэраг штогадовых конкурсаў, сярод якіх «Студэнт года БДУ» (па чатырох намінацыях), конкурс фотавідэапрац «БДУ ў тваім фармаце», «Найлепшы выпускнік БДУ» і іншыя. Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» існуе ўжо 13 гадоў. У 2017 годзе ў ім бяруць удзел 36 праектных каманд і 25 выйгралі грант. Універсітэцкі прызавы фонд склаў 5000 руб.

Адзін з такіх праектаў «Студэнт БДУ на тыдзень» якраз ажыццяўляўся з 27 сакавіка па 1 красавіка. Свае дзверы для школьнікаў адчынілі біялагічны, географічны, фізічны, эканамічны факультэты, Інстытут журналістыкі і Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, а таксама факультэт сацыякультурных камунікацый. Удзельнікамі сталі 35 вучняў 10 і 11 класаў школ Мінска, якія адбіраліся з дапамогай матывацыйных лістоў, дзе яны распавялі, чаму хочуць стаць «студэнтамі на тыдзень» у БДУ. Наступны раз праект будзе праведзены падчас восеньскіх вакацый.

Конкурс «Найлепшы моладзевы праект» прапануе студэнтам магчымасць увасобіць свае ідэі ў жыццё, навучыцца планаваць фінансавыя выдаткі, атрымаць суправаджэнне ў стварэнні і ажыццяўленні сацыяльных, творчых праектаў. Сёння студэнты БДУ рэалізуюць вялікую колькасць праектаў па прафарыентацыі са школьнікамі, валанцёрскіх праектаў у дзіцячых дамах і праектаў грамадзянска-патрыятычнай скіраванасці.

Раскрый свае таленты

Канстанцін БАЯНДЗІН,
2 курс Інстытута журналістыкі,
вядучы, актывіст студэнцкага
саюза і творчага саюза



БДУ для мяне – універсітэт, але дзякуючы ўсім тым людзям, якія тут вучацца і працуюць, гэта месца становіцца чымсьці большым: для кагосьці – пляцоўкай для рэалізацыі сябе, для кагосьці – месцам развіцця і набывання новых ведаў, а для кагосьці і зусім другім домам. Я, напэўна, адношуся да ўсіх трох гэтых груп, і мне гэта вельмі падабаецца.

Калі казаць пра маю пазнавальную студэнцкую дзейнасць, то я пераважна вядучы ўнутрыўніверсітэцкіх мерапрыемстваў, але на гэтым імкнуся не спыняцца. Спрабую быць карысным у студэнцкім саюзе, а з нядаўняга часу яшчэ і ў творчым саюзе БДУ, і ўсё пакуль што атрымліваецца.

Самае выдатнае тое, што ўніверсітэт дае табе магчымасць сумяшчаць студэнцкае жыццё і любую пазнавальную дзейнасць, за гэта я і люблю свой універсітэт больш за ўсё.

Вольга КРАЎЧАНКА,
3 курс ДІКСТ, стараста, кіраўнік
добраахвотніцкага кірунку ў
творчай студыі «МіМ-БДУ», ва-
ланцёр калектыву «Адрас
сяброўства», «Сувязь пакален-
няў», «Абдымкі БДУ», адна з ар-
ганізатараў праекта «Інстытут
высакародных дзяўчат»



Для мяне БДУ – гэта больш, чым проста ўніверсітэт! Гэта мая сям'я! Менавіта ў БДУ я пазнаёмілася з выдатнымі сябрамі. Я ў творчай студыі «МіМ-БДУ» займаю пасаду кіраўніка добраахвотніцкага кірунку студыі. Дзякуючы БДУ я пазнаёмілася з валанцёрскім рухам, стала ездзіць у дзіцячыя дамы з добраахвотніцкім калектывам «Адрас

сяброўства», наведваць ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны ў калектыве «Сувязь пакаленняў», а таксама зразумела, што шчасце рабіць іншых шчаслівымі. У выніку добраахвотніцкай дзейнасці мне прапанавалі ўдзельнічаць у конкурсе «Валанцёр года–2016», дзе я стала пераможцай. Гэта было вельмі нечакана для мяне, бо, калі ты дапамагаеш, ты зусім не задумваешся пра перамогу – ты проста робіш гэта па волі сэрца.

Таксама ў БДУ я стала займацца самаўдасканаленнем, і першым крокам было навучанне ў «Школе лідара БДУ», гэта быў неверагодны досвед самаарганізацыі і асэнсавання ўласнай значнасці. «Школа актыву» дала своеасаблівы штуршок рухацца і не стаяць на месцы. Развіцця лідарскія якасці мне дапамагаюць вучыцца і развівацца ва ўніверсітэце. Вельмі прыемна ўсведамляць, што цябе ведае асабіста адміністрацыя факультэта.

У БДУ я сябар шматлікіх студэнцкіх арганізацый, і менавіта яны раскрываюць студэнцкае жыццё з усіх бакоў. Ты разумеш, што вучоба ва ўніверсітэце – гэта не толькі зубрэньне прадметаў і іх здача, а што гэта найлепшыя гады твайго жыцця, што ты павінен браць усё па максімуме (толькі ў добрым сэнсе, зразумела). Я з упэўненасцю магу сказаць, што БДУ – найлепшая ВНУ краіны. І яна дае сапраўды высокія шанцы рэалізаваць сябе як добры спецыяліст і ўсебакова развіты чалавек.

Крысціна КЕЧКО,
4 курс біялагічнага факультэта,
сакратар БРСМ біялагічнага фа-
культэта



Што для мяне БДУ? Я сябар, студэнт, сакратар БРСМ на сваім факультэце і актывіст у БДУ... Якія гучныя словы, скажаце вы. Я ганаруся тым, што магу іх прамаўляць. Чаму?

БДУ для мяне не проста месца навучання, БДУ дае ўнікальную магчымасць для самарэалізацыі, атрымання неацэннага досведу працы не толькі ў якасці кіраўніка факультэцкай «ячэйкі» вялікай сям'і студэнцкіх арганізацый, але і станаўленні сябе як асобы ў цэлым. Калі побач з табой людзі, якія вераць у цябе, усяляк дапамагаюць і

падтрымліваюць тваю ініцыятыву, любая ідэя ўвасабляецца ў жыццё. А калі да гэтых складнікаў дадаць згуртаваныя каманды актывістаў, іх запаленыя вочы і нястрымнае жаданне ствараць і паляпшаць жыццё студэнтаў, кіраўніцтва ўніверсітэта, якое заўсёды «за» любыя новаўвядзенні – што можа быць лепшым?

Дзякуй, родны БДУ, за ўсё!

Алег ШЧУЦКІ,
5 курс ФСК, старшыня творчага
саюза БДУ



БДУ – гэта для мяне другі дом! Гэта пляцоўка для самарэалізацыі і самаўдасканалення! Мы з сябрамі ў творчым саюзе БДУ адкрываем новыя таленты і падтрымліваем ужо прафесійных артыстаў!

Яна ДЫБА
4 курс хімічнага факультэта,
старшыня студэнцкага савета
па якасці адукацыі БДУ, на-
меснік старшыні аргкамітэта
дня хіміка




БДУ – гэта месца, дзе можна знайсці ўсё: каго заўгодна, што заўгодна і нават самога сябе.

Акрамя якаснай адукацыі па спецыяльнасці ўніверсітэт дае магчымасці для ўсебаковага развіцця як асобы, галоўнае не ленавацца.

БДУ – гэта мае сябры, мая адукацыя, мой першы сур'ёзны крок у дарослае жыццё.

Лідзія ЗАБЛОЦКАЯ,
2 курс Інстытута журналістыкі,
старшыня творчага саюза ІЖ
БДУ, кіраўнік піяр-групы школы
крэатыўных індустрыяў

БДУ – гэта надзвычай своеасаблівае, па-вар'яцку любімае прастора. Менавіта тут я станаўлюся асобай, менавіта тут вучуся дзясягаць сваіх мэт. У альма-матар я перажываю процімоўны розныя эмоцыі і пачуццё. Дзякуючы гэтай прасторы я живу. Я шчаслівая!



Цяпер я актыўна рэалізую сябе ў творчым саюзе БДУ, а таксама пачала дзейнасць як кіраўнік піяр-групы школы крэатыўных індустрыяў. Акрамя таго, развіваюся як журналіст.

Кірыл КАРАБАН,
3 курс Інстытута журналістыкі,
старшыня студэнцкага саюза
ІЖ, аўтар праекта «Студэнт БДУ
на тыдзень»

Універсітэт – адно з нешматлікіх месцаў, дзе я пачуваюся камфортна, дзе не шкада выдаткоўваць свае сілы. Сям'я і сябры перасталі здзіўляцца таму, што практычна ўвесь свой час я тут. Вучоба, актыў, актыў, вучоба :)

БДУ дае мне магчымасць займацца тым, што мне падабаецца, што ў мяне атрымліваецца.



Нядаўна з камандай запусцілі новы праект для абітурыентаў «Студэнт БДУ на тыдзень». Бачу, што ён дае карысць як будучым студэнтам, так і альма-матар. Працаваць даводзіцца 24/7, але хто казаў, што будзе лёгка?

Андрэй ТАЛЕРЧЫК,
3 курс Інстытута журналістыкі,
старшыня савета старастаў ІЖ,
галоўны рэжысёр фітнэс-шоу
«Гарачыя гульні»



БДУ для мяне – стартавая пляцоўка ў жыцці. Менавіта тут я магу апрабаваць шматлікія віды дзейнасці, набрацца неабходнага досведу. Апроч атрымання адукацыі, БДУ дае мне магчымасць рэалізаваць сябе ў творчым і грамадскім жыцці. Так, летася я стаў старшынёй савета старастаў Інстытута журналістыкі БДУ. Акрамя таго, два


гады запар сумесна са студэнтамі і выкладчыкамі ІЖ арганізую фітнэс-шоу «Гарачыя гульні». Сёлета праект удзельнічае ў конкурсе «Найлепшы моладзевы праект». Гэта дапамагло нам атрымаць неабходную матэрыяльную і адміністрацыйную падтрымку, дзякуючы чаму мы змаглі правесці «Гарачыя гульні» не толькі ў Інстытуце журналістыкі, але і на іншых факультэтах БДУ.

Анастасія ПЕЛІХ,
3 курс юрыдычнага факультэта,
кіраўнік культурна-масавага на-
прамку БРСМ БДУ, старшыня
творчага саюза юрфака



БДУ – гэта не проста месца, куды мы прыходзім вучыцца. БДУ – гэта месца, дзе я магу рэалізаваць сябе. Для мяне гэта другі дом, бо тут я праводжу вялікую частку свайго часу. Тут я не толькі атрымліваю якасную базу ведаў, але і займаюся ўлюбёнай справай. На першым курсе я патрапіла ў камітэт БРСМ БДУ на пасаду кіраўніка творчай лабараторыі. Я ўдзячная свайму ўніверсітэту і сваёй арганізацыі за новых сяброў, за шчаслівыя, поўныя эмоцыі і ўражанняў, дні.

Марыя БАГЛАЙ,
4 курс біялагічнага факультэта,
намеснік старшыні ГА «Студэнц-
кай куратарскай службы біяла-
гічнага факультэта



За 4 гады БДУ стаў для мяне другім домам, другой сям'ёй. Менавіта тут я сустрэла сваіх сяброў, здабыла мэту ў жыцці і зразумела, што тое, што цябе атачае, залежыць толькі ад цябе. Я не ведаю, ці змагу я калі-небудзь у жыцці перажыць тыя эмоцыі і пачуцці, якія падарыў мне Універсітэт. Дзякуй за досвед, за ўрокі і пучокку ў дарослае жыццё, мая ўлюбёная alma mater!

Прафкам БДУ – усё для студэнтаў

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ – самая шматлікая грамадская арганізацыя, якая аб'ядноўвае навучэнцаў і з'яўляецца галоўным сацыяльным партнёрам універсітэта. З самых першых дзён свайго навучання любы студэнт БДУ можа стаць сябрам прафкама і разам з прафсаюзным квітком атрымаць пэўны пакет ільгот, гарантый і бонусаў.

Галоўная задача прафкама – размаўляючы са студэнтамі, даведацца, чым яны жывуць, выявіць, якія праблемы ў іх існуюць, і, вядома, дапамагчы іх вырашыць: прадстаўнікі арганізацыі ўваходзяць у склад усіх саветаў і камісій універсітэта, дзе абавязкова ўлічваецца іх голас. Таксама па ініцыятыве прафкама рэгулярна праходзяць сустрэчы актыўна з кіраўніцтвам універсітэта па актуальных пытаннях. Напрыклад, сустрэчы па пытаннях жыллёва-побыватаў сферы з прадстаўнікамі Студэнцкага гарадка БДУ:

– Нядаўна прайшоў круглы стол па ўмовах пражывання ў інтэрнаце з дырэктарам студгарадка. Усяго праз некалькі дзён, мы бачым, што пачалася праца па рашэнні праблемных пытанняў, – адзначае **старшыня студэнцкага прафкама Вольга Локцева.**

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ – гэта ўсебаковая сацыяльная падтрымка навучэнцаў. Тут праводзяць бясплатныя кансультацыі па юрыдычных і сацыяльна-прававых пытаннях, арганізуюць другасную занятасць, аказваюць матэрыяльную дапамогу. Дарэчы, звярнуцца па яе можа студэнт як бюджэтнай, так і платнай формы навучання. Матэрыяльную дапамогу гатовы аказаць у цэлым шэрагу жыццёвых сітуацый: ад нараджэння дзіцяці да працяглай хваробы і няшчасных выпадкаў.

Вялікую ўвагу прафкам надае здароўю і адпачынку студэнтаў. Напрыклад, працуюць групы агульнай фізічнай падрыхтоўкі: выдаюцца абанемента на бясплатнае наведванне басейна і трэнажорнай залы. Таксама ёсць магчымасць санаторна-курортнага лячэння: купіць пуцёўку ў санаторыі УП «Белпрафсаюзкурорт» сябры прафсаюза могуць са зніжкай 25 %.

Да новага навучальнага года пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ плануе распрацаваць праграму лаяльнасці – пералік арганізацый-партнёраў, якія дадуць сябрам прафкама зніжкі:

– Цяпер мы напрацоўваем базу партнёраў, напрыклад, да нас ужо звярнулася некалькі спартыўных комплексаў, якія гатовы прапаноўваць абанемента са зніжкамі, – распавядае старшыня студэнцкага прафкама Вольга Локцева. – Прапаноў даволі шмат, аднак мы глядзім і аналізуем, якія з іх сапраўды будуць выгадныя для нашых студэнтаў.

Валерыя БАНДАРЧЫК



БДУ – твой крок у будучыню!

Добрай традыцыяй сталі сустрэчы студэнтаў са школьнікамі старэйшых класаў беларускіх гарадоў і раёнаў у рамках грамадска-асветніцкай акцыі «Універсітэт – твой крок у будучыню» пярвічнай арганізацыі БРСМ галоўнага ўніверсітэта краіны.

Гэта ўнікальная для нашага ўніверсітэта акцыя, накіраваная на павышэнне прэстыжу вышэйшай адукацыі. На працягу трох дзён удзельнікі акцыі знаёмяцца, спарнічаюць, абменьваюцца творчым вопытам. Штогод акцыя праходзіць пад дэвізам «Роўны навучае роўнага»: студэнты, за плячы-



ма якіх уступныя іспыты, семінары і праекты, сесіі і курсавыя працы, распавядаюць пра сапраўднае студэнцкае жыццё, прэзентуюць дзейнасць падраздзяленняў БДУ,

прадстаўляюць кожны факультэт, распавядаюць пра асаблівасці ўступнай кампаніі, інфармуюць школьнікаў пра актыўнасць арганізацыі студэнцкага самакіравання.

Комплекс прафарыентацыйных мерапрыемстваў, псіхалагічных і ролевых адукацыйных гульняў, якія праводзяць студэнты, дапамагае абітурыентам раскрыць свае таленты і схільнасці і вызначыцца з будучай прафесіяй. Прапанову аформіць пажаданні адзін аднаму на перыяд студэнцкага жыцця школьнікі заўсёды прымаюць «на ўра». Актывісты саюза моладзі захоўваюць лісты, многія з якіх потым вяртаюцца ўладальнікам разам з нагодай падтрымліваць цяпер ужо агульную alma mater.

Іна Хох, сакратар БРСМ хімічнага факультэта: «Універсітэт – твой крок у будучыню» – мерапрыемства заўжды чароўнае, захапляльнае, плённае. Ніколі не ведаеш, што здарыцца на чарговай акцыі. Аднойчы пераканалася, што свет насамрэч цесны. Акрамя працы са школьнікамі мы штотараз праводзім валанцёрскія акцыі. У сацыяльным прытулку г. Воранава

я бавіла час з адной дзяўчынкай. Як высветлілася ў размове, Ліяна – мая зямлячка, яе бабуля жыве са мной на адной вуліцы, а сама яна, калі б воляй лёсу не патрапіла сюды, павінна была б вучыцца з маёй малодшай сястрой у адным класе».

На працягу акцыі студэнты таксама атрымліваюць шмат цікавых ведаў: знаёмяцца з культурай і гісторыяй раёна, наведваюць музеі і прадпрыемствы, мясцовыя славуцкі. Падчас сустрэч ладзяцца круглыя сталы, спартыўныя і інтэлектуальныя мерапрыемствы, экскурсіі, творчыя вечарыны і студэнцкія дыскатэкі.

Сёлета акцыя пройдзе ў Любані і Любанскім раёне Мінскай вобласці. З 6 да 8 красавіка студэнты Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў юбілейны, дзясяты, раз будуць дапамагаць школьнікам зрабіць правільны выбар і свой першы крок у будучыню!

Іван КЛЯЧКОЎСКІ



Універсітэт Плюс

Сёлета 14 сакавіка стартаваў новы праект у праграму вяхавайчай работы з моладдзю і Студэнцкай асамблеі БДУ – інтэнсіўны курс заняткаў для студэнтаў «Універсітэт Плюс».

«Універсітэт Плюс» – форма арганізацыі дадатковай пазавучэбнай адукацыі студэнтаў, якія да гэтага маюць цікавасць і вылучаюцца лідарскімі якасцямі сярод аднагодкаў. «Універсітэт Плюс» – праграма падрыхтоўкі і навучання

студэнтаў навыкам грамадскай працы, кіравання моладзевай арганізацыяй.

Курс заняткаў разлічаны на студэнтаў 1–2 курсаў, якія працягваюць цікавасць да грамадскай працы ў моладзевых арганізацыях.

Усе студэнцкія арганізацыі адправілі для праходжання курса заняткаў самых актыўных і перспектывістых студэнтаў, якія ў далейшым будуць працягваць сябе ў працы той ці іншай арганізацыі.

У рамках курсу ўдзельнікі два разы на тыдзень наведваюць заняткі і майстар-класы з кіраўніцтвам універсітэта, псіхалагамі, прадстаўнікамі бізнес-супольнасці

і студэнцкага самакіравання. У выніку кожны ўдзельнік будзе здаваць экзамен, які будзе ацэньвацца кампетэнтнымі экзаменатарамі. Плануецца праводзіць падобныя курсы 2 разы на год.

Яўген ХАРУК



**Кафедра фізічнага
выхавання і спорту,
спартыўны клуб**
праводзяць вялікую
працу па далучэнні
студэнтаў да рэгулярных
заняткаў фізкультурай
і ўдзелу ў спартыўных
мерапрыемствах.

Спартыўная база ўніверсітэта раскінута па ўсім Мінску. У яе ўваходзяць 2 спартыўныя комплексы «Універсітэцкі» і «Буравеснік», крытых спартыўных зал – 27, з іх 7 памяшканняў з'яўляюцца прыстасаванымі для заняткаў фізічнай культурай і спортам; адкрытыя зоны – стадыён, 4 бегавыя дарожкі, 2 спартыўныя пляцоўкі.

Навучальна-трэнеральны працэс праводзіцца ў групах спартыўнага ўдасканалення па 30 відах спорту, у якіх займаюцца больш за 1500 студэнтаў. У фінальных спаборніцтвах круглагадовай студэнцкай спартакіяды БДУ па 20 відах спорту прымаюць удзел звыш 3500 студэнтаў. У спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды каманды БДУ выступаюць у 37 відах праграмы.

Зборныя каманды ўніверсітэта паспяхова выступаюць у рэспубліканскіх спаборніцтвах, традыцыйна займаючы прызавыя месцы ў лужных гонках і біятлоне, каратэ і барацьбе, спартыўным арыентаванні, гравым спорце, спартыўнай аэробіцы і шахматах. У 2016 годзе

мужчынская зборная каманда БДУ па дзюдо другі раз запар заняла 1 месца, абгуляўшы ўніверсітэт фізічнай культуры. Акрамя таго нашы каманды заваявалі першыя месцы ў спаборніцтвах па спартыўным арыентаванні і шахматах.

Ні адзін міжнародны форум не праходзіць без удзелу нашых студэнтаў. Каля 50 асоб уключаны ў склад нацыянальных каманд.

За 2016 год студэнтамі БДУ заваявана на чэмпіянатах свету, Еўропы, Алімпійскіх і Паралімпійскіх гульнях 19 медалёў (8 залатых, 4 сярэбраныя, 7 бронзавых).

На Алімпіядзе ў Рыа бронзавы медаль у грэка-рымскай барацьбе заваяваў студэнт юрфака **Джавід Гамзатаў**.

На XV Паралімпійскіх гульнях студэнт юрфака плывец **Ігар Бокі** заваяваў 6 залатых і бронзавы медаль.

На чэмпіянаце Еўропы па грэка-рымскай барацьбе **Іосіф Чугашвілі** заваяваў бронзавы медаль.

Студэнт 1 курса ФМА **Уладзіслава Валюк** стаў чэмпіёнам свету па хуткіх шашках на спаборніцтвах у Балгарыі.

Студэнты БДУ паспяхова выступілі на спартакіядзе Саюзнай дзяржавы ў Віцебску. Мужчынская зборная па баскетболе заняла 1 месца, жаночая – другое месца.



Алена Амялюсік, студэнтка юрфака, заваявала сярэбраны медаль у каманднай гонцы на чэмпіянаце свету па веласпорце на шашы.

Яўген Меднік, студэнт ІБМТ, заваяваў бронзавы медаль VII чэмпіянату свету сярод студэнтаў па боксе.

На чэмпіянаце свету сярод

студэнтаў па каратэ мужчынская каманда БДУ заваявала сярэбраныя медалі (студэнты эканамфака **Рэнат** і **Дзмітрый Архіпенкі** і студэнт ФФСН **Глеб Алексін**).

На чэмпіянаце свету па грэка-рымскай барацьбе студэнт гістфака **Мікалай Стадуб** заваяваў сярэбраны медаль, студэнт юрфака **Віктар Сасуноўскі** – бронзу.

Цімур Бердыеў заваяваў залаты медаль чэмпіяната свету сярод ваеннаслужачых па грэка-рымскай барацьбе.

Наша барцоўская школа ўвогуле самая аўтарытэтная ў краіне! У БДУ працуюць трэнерамі алімпійскі чэмпіён па грэка-рымскай барацьбе **Камандар Маджыдаў**, заслужаны трэнер Беларусі **Мікалай Прусаў**, заслужаны майстар спорту **Сяргей Шундзікаў** і іншыя вядомыя спецыялісты.

Ва ўніверсітэце створаны 2 футбольныя каманды: мужчынская – «Звезда БГУ» і жаночая – «Зорка БДУ», якія бяруць удзел у чэмпіянатах Беларусі і міжнародных спаборніцтвах. Акрамя таго, нашы каманды па вайейболе, баскетболе і гандболе выступаюць у гарадскіх і рэспубліканскіх спаборніцтвах, а таксама спартакіядзе Саюзнай дзяржавы.

Асноўнай базай па падрыхтоўцы зборных каманд БДУ да спаборніцтваў з'яўляецца сучасны комплекс «Універсітэцкі». У яго ўваходзіць стадыён з бегавымі дарожкамі, 2 спартыўныя пляцоўкі (баскетбол, тэніс), сектар для скачкоў у даўжыню. Акрамя таго маюцца гульнявая і трэнажорная зала, залы для барацьбы і па цяжкай атлетыцы, а таксама басейн з саўнамі.


**Паводле інфармацыі
Спартклуба БДУ**

Студгарадок – утульнасць і сучаснасць

Студэнцкі гарадок БДУ налічвае 9 інтэрнатаў для студэнтаў і адзін для супрацоўнікаў. Два з іх зусім новыя, знаходзяцца на тэрыторыі студэнцкай вёскі, побач з метро і прыгожым паркам. Большасць астатніх інтэрнатаў падтрымліваюцца за кошт капітальнага і касметычнага рамонтаў.

Каля 8 тысяч навучэнцаў на перыяд 2016/2017 года забяспечаны месцамі ў інтэрнаце – гэта больш за 80 % ад агульнага ліку студэнтаў, якія маюць патрэбу ў жыллі падчас навучання. Асабліва ўвага да студэнтаў 1 курса, менавіта да факультэтаў біялагічнага, хімічнага, механіка-матэматычнага, геаграфічнага і фізічнага, а таксама да студэнтаў факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій і навучэнцаў МДЭІ імя А. Д. Сахарова БДУ. На 85 % забяспечаны студэнты гуманітарных факультэтаў: журналісты, філолагі, эканамісты, юрысты, тэолагі, гісторыкі, спецыялісты сацыякультурных камунікацый, філосафы і сацыёлагі.

Для разнастайнага адпачынку ў інтэрнатах ёсць шмат магчымасцяў: бильярдавая, зала для тэніса, асобныя трэнажорныя залы для хлопцаў і дзяўчат, танцавальныя залы. Рыхтавацца да заняткаў можна ў абсталяваных усім неабходным калях для самападрыхтоўкі. Для побытавага камфорту ў інтэрнатах № 2, 4, 7 і 11 працуюць пральні, у кожным інтэрнаце выдаюць пасцельную бялізну, якую можна мяняць амаль штодзённа. Для занятых студэнтаў, ці для тых, хто не вельмі сябруе з плітой, у інтэрнатах размешчаны сталовыя, кафэ і буфеты. У 1, 2 і 11 інтэрнатах працуюць цырульні. Другому ін-



тэрнату пашанцавала мець поруч майстэрню па рамонце абутку. Амаль што ў кожным інтэрнаце ўсталяваны тэрміналы для электроннай аплаты паслуг ці інфакіёскі.

Студэнцкі гарадок БДУ – выдатная пляцоўка для рэалізацыі творчага патэнцыялу і лідарскіх якасцяў навучэнцаў універсітэта праз органы студэнцкага самакіравання. У кожным інтэрнаце і па-за ім праводзяцца

розныя мерапрыемствы, распрацаваныя каардынацыйным саветам, студэнцкімі саветамі інтэрнатаў, грамадскай інфармацыйнай службай, намаганнямі спартыўна-турысцкага клуба і студэнцкай творчай лабараторыі. Ахову і парадак пражывання падтрымлівае студэнцкая служба бяспекі.

Уся важная інфармацыя наконт інтэрнатаў БДУ і правілаў пражывання ў іх даступная на сайце: studgorodok.bsu.by.

**Каб скарыстацца
мультымедычным
кантэнтам
газеты:**

1. Загрузіце на смартфон прыкладанне **Aurasma**
2. Падпішыцеся на канал **#bsuby**
3. Навядзіце камеру на выяву з пазнакай

